

1. Паслуга «Ultra XL» прадугледжвае падваенне трафіка мінут ва ўсе сеткі Рэспублікі Беларусь (за выключэннем мінут на міжнародных тэлефанаванні) і інтэрнэт-трафіка, уключаных у мінімальную абавязковую плату за трафік на тарыфным плане «ULTRA».

2. Паслуга «Ultra XL» даступная абанентам тарыфнага плана «ULTRA» - фізічным асобам, юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам.

3. Тарыфікацыя паслугі «Ultra XL» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым Прэйскурантам на паслугі сувязі СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы», а таксама палажэннямі аб сістэме зніжак, зацверджанымі ў МТС.

4. Кошт паслугі «Ultra XL» спаганяецца ў поўным памеры ў момант апрацоўкі неабходных для падключэння гэтай паслугі тэхналагічных налад праграмна-апаратным комплексам МТС і далей 1-га чысла кожнага наступнага каляндарнага месяца.

5. У выпадку, калі на пачатак каляндарнага месяца абанент знаходзіцца ў блакіроўцы (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM-карты»), кошт паслугі «Ultra XL» да моманту выхаду з блакіроўкі не спаганяецца; з моманту выхаду з блакіроўкі кошт паслугі «Ultra XL» спісваецца ў поўным аб'ёме.

6. Парадак давання трафіка мінут на тэлефанаванні ва ўсе сеткі і інтэрнэт-трафіка, якія даюцца пры падключэнні паслугі «Ultra XL», аналагічны парадку давання трафіка мінут на тэлефанаванні ва ўсе сеткі і інтэрнэт-трафіка, уключаных у штотысячную плату тарыфнага плана «ULTRA», і ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку давання паслуг па тарыфным плане «ULTRA», зацверджаным у МТС.

7. Для абанентаў з падключанай паслугай «Ultra XL», якія адначасова:

7.1. карыстаюцца паслугамі ў рамках праграмы «МТС Бонус», у першую чаргу выдаткоўваецца інтэрнэт-трафік і трафік мінут у рамках праграмы «МТС Бонус»;

7.2. карыстаюцца паслугай «Тэрміновы безліміт», трафік мінут у рамках паслугі «Ultra XL» выдаткоўваецца на тэлефанаванні у іншыя сеткі;

7.3. карыстаюцца паслугамі «БІТ», «СуперБІТ», «МініБІТ», «СмартБІТ», «Безліміт», «Безліміт 2.0», «Безліміт VIP», «Гіпер.Net», «Мабільнае Кіно», «МТС ТВ», «МТС Music», «40 ГБ у LTE» (пры выкарыстанні тэхналогіі LTE), інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Ultra XL» не выдаткоўваецца;

7.4. карыстаюцца паслугамі «МТС Кіно», «Дамашняе Кіно», інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Ultra XL» выдаткоўваецца;

7.5. карыстаюцца паслугамі «Інтэрнэт-браўзінг на месяц», «Інтэрнэт-браўзінг на суткі» пры выкарыстанні браўзера Opera Mini, інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Ultra XL» выдаткоўваецца толькі пры запампоўцы файлаў памерам больш за 15 МБ, файлаў з раздзяленнем jar/jad, струменевага аўдыё/відэа;

7.6. з'яўляюцца ўдзельнікамі акцый на набыццё абсталявання, у першую чаргу выдаткоўваюцца пакеты інтэрнэт-трафіка у рамках гэтых акцый;

8. У абанентаў-карыстальнікаў паслугі «Ultra XL» інтэрнэт-трафік у рамках гэтай паслугі не выдаткоўваецца на Інтэрнэт-рэсурсы, доступ да якіх вызначаны асобнымі тарыфікацыйнымі катэгорыямі, а таксама пры доступе на тэхналагічныя Інтэрнэт-рэсурсы МТС.

9. Для Абанентаў з падключанай паслугай «Ultra XL», якія знаходзяцца ў роўмінгу, тарыфікацыя выходных тэлефанаванняў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым Прэйскурантам тарыфаў на паслугі міжнароднага роўмінгу. У гэтым выпадку трафік ва

ўсе сеткі Рэспублікі Беларусь у рамках паслугі «Ultra XL» не змяншаецца і не выдаткоўваецца.

10. Для абанентаў з падключанай паслугай «Ultra XL», якія знаходзяцца ў роўмінгу, тарыфікацыя ўваходнага/выходнага інтэрнэт-трафіка ажыццяўляецца шляхам збірання тарыфу на паслугу «GPRS (1 MB)» (за перададзены / атрыманы трафік) у адпаведнасці з прэйскурантам на паслугі міжнароднага роўмінгу ў адпаведнай Зоне адзінай тарыфікацыі. У гэтым выпадку інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Ultra XL» не змяншаецца і не выдаткоўваецца.

11. Скарыстаць паслугу «Ultra XL» можна толькі пры адсутнасці блакіроўкі абаненцкага нумара (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўкі «Страта SIM-карты»).

12. Падключыць паслугу «Ultra XL» Абаненты могуць пры дапамозе аднаго з наступных спосабаў:

12.1. даслаўшы нетарыфікуемы USSD-запыт \* 401 #;

12.2. звярнуўшыся ў Салон сувязі МТС, Кантактны цэнтр МТС або ў Гандлёвы аб'ект Камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

12.3. пры дапамозе Мабільнага памочніка або Інтэрнэт-памочніка;

12.4. пры дапамозе мабільнай праграмы «Мой МТС».

13. Падключэнне паслугі «Ultra XL» магчымае толькі пры ўмове дастатковасці сродкаў на асабовым рахунку Абанента для спісання кошту паслугі. У выпадку, калі ў Абанента крэдытны метад разлікаў, падключэнне магчымае пры ўмове, калі пасля спісання кошту паслугі не будзе перавышаная мяжа крэдытнага ліміту.

14. Адключыць паслугу «Ultra XL» Абаненты могуць пры дапамозе аднаго з наступных спосабаў:

14.1. даслаўшы нетарыфікуемы USSD-запыт \*401\*0#;

14.2. звярнуўшыся ў Салон сувязі МТС, Кантактны цэнтр МТС або ў Гандлёвы аб'ект Камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

14.3. пры дапамозе Мабільнага памочніка або Інтэрнэт-памочніка;

14.4. пры дапамозе мабільнай праграмы «Мой МТС».

15. Падключэнне і адключэнне паслугі «Ultra XL» ажыццяўляецца з моманту рэгістрацыі заяўкі на гэтае дзеянне ў праграма-апаратным комплексе МТС.

16. Змена тарыфнага плана «ULTRA» на любы іншы тарыфны план МТС, скасаванне Дагавора азначае адмову Абанента ад паслугі «Ultra XL», у сувязі з чым гэтая паслуга больш не даецца, грашовы эквівалент кошту паслугі не выплачваецца.

17. Абанент можа адмовіцца ад паслугі «Ultra XL» пры дапамозе аднаго са спосабаў, названых у п.14 гэтых Правілаў. З моманту адмовы ад паслугі прымяняецца п.16.

18. Падключаючы паслугу «Ultra XL», Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і выказвае згоду з дадзенымі Правіламі і прымае іх.